

ДА СПРАВАЗДАЧІ ВЫБАРАУ
КАМСАМОЛЬСКИХ АРГАНІЗАЦІЯХ

ДАСЯГАЦЬ НОВЫХ ВЫШЫНЬ

Мініў год і зноў камсамольскія арганізацыі фальклетаў рыхтуюцца да справаздачі і выбараў. Год — значны тэрмін. Шмат падзеяў вялікіх і важных адбылося за гэты час. Мініў год знамінны першы за ўсё высокімі творчымі і палітычнымі ўздымамі камсамольцаў універсітата, выхідным падрыхтоўкай да XXV з'езда КПСС і ажыццяўленнем яго рашэнняў.

Камсамольскімі арганізацыямі фальклетаў было шырокая разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва, права падпісаць Рапарт камсамола XXV з'езду КПСС. Гэтага гонару ўдасцойліся 183 члены ВЛКСМ універсітата.

У ходзе абмена камсамольскіх дакументаў узрасла грамадская актыўнасць студэнтаў. 98 працінтаў камсамольцаў маюць пастаянныя даручэнні.

За мініўшы год значна палепшилася навукова-даследчая работа студэнтаў. Чапер ей займаецца 3510 чалавек, 208 студэнтаў заняты вучаннем гаспадарчых тэм, 975 — дзяржбюджетных, 116 будучых мадальных спецыялістаў працујуць у 5 СКБ.

Добрых вынікаў дабліся сёлета студэнті будаўнічых атрады. Імі асвоена 1 мільён 744 тысячі рублёў капіталабудаўніцтваў пры заключных дагаворах на 1,100 тысячі рублёў. Адначасова праведзена вялікая палітыка выхаваўчая і агіт-прагандыстычная работа.

За працоўны перыяд агітбрыгады СВА паказалі 175 канцэртў. Іх лекцарамі было працьтвана 257 лекцый. Байцы будатрадаў вялікі дні ў 21 помніку і брацкай магілі загінуўшых войнаў, аказали дапамогу 43 ветэранам вайны і працы, 26 сельскім школам і 12 клубам. У час суботніка і нядзельніка было адпрацавана 2738 чалавека-дён на нарынках кармоў для грамадскага статку і ўборы ўраджаю сельскагаспадарчых культур.

За ўсім гэтым немалая заслуга камсамольскіх біроў меҳмата (сакратар Л. Сіманава), фізічнага (сакратар П. Петрашэнка), эканамічнага (сакратар А. Сенін) фальклетаў. Тут імкніцца да стварэння ў студэнцкіх групах творчай, дзелавой абстэрнёукі, прайяўляючы нецірпімасць да недысцыплінаваніць і абыякавых адносін да справы.

Разам з тым у работе камсамольскіх біроў фальклетаў ёсць яшчэ шмат недахопаў. На камсамольскіх сходах неабходна павесці прынцыповую размову аб паліпшэнні ўнутрысюзной работы на біяфаку, не пакінучы

У. Дзюбо,
намеснік сакратара
камітэта ЛКСМБ.

ГУТАРКА Ў ЦК КПБ

Завяршыліся Дні польскай літаратуры ў Беларускай ССР. 13 каstryчніка члены делегаціі Галоўнага праўлення Таварыства польска-савецкай дружбы і Саюза пісьменнікаў ПНР былі прыняты ў Цэнтральным камітэце КП Беларусі.

У цэлі сяброўскай гутарцы сакратар ЦК КПБ А. Т. Кузьмін расказаў польскім таварышам аб дасягненнях прафесійных распушлікі ў развіціі эканомікі, науки і культуры, а барацьбе за пасляхое вы-

нанне гістарычных рашэнняў XXV з'езда КПСС. Ен падкресліў вялікае значэнне Дзён польскай літаратуры, якія сталі важней палітычнай падзеяй, што супала з 33-годдзем Войска Польскага, народжанага ў брацкім баявым саюзе з Савецкай Арміяй пад Леніна.

Выступіўшы на гутарцы член Савета Міністраў Старшыні Савета Міністраў БССР Н. Л. Сняжкоў, намеснік загадчыка аддзела ЦК КПБ Л. А. Даўгучын, старшыня прэзідіума праўлення Беларускага таварыства

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 28 (228) | Субота, 16 кастрычніка 1976 года. | Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходці раз у тыдзень | Цана 2 кап.

60-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА— ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ!

У адпаведнасці з рашэнням пленума ЦК ВЛКСМ сярод усіх камсамольскіх арганізацый краіны разгромна спаборніцтва за ганаровася права падпісця Рапарт Ленінскага камсамола Цэнтральному Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза да 60-годдзя Вялікага Каstryчніка. Спаборніцтва праводзіцца ў кожнай камсамольскай групе, у кожнай падпісці камсамольскай арганізацыі. Яго галоўная задача заключаецца ў тым, каб кожны камсамолец, вучоны, спецыяліст, студзент працаўаў па-камуністычнаму, па-ўдзарнаму, выдатна вуччыўся, бездакорна выконваў маральны кодэкс будаўніка камунізму, разумеў, што ад яго асабістага склада залежыць поспех усесараднай барацьбы па выкананні рашэнняў XXV з'езда КПСС. Пры падвядзенні вынікаў спаборніцтва павінна звяртатца асбільная ўвага на безумоўнае выкананне кожным камсамольцам прынятых сацыялістычных абавязкаў, асбільных комплексных планаў Ленінскага за-

лічыцца спаборніцтва праводзіцца ў 6-м этапе.

I этап — у гонар 58-ай гадавіны камсамола (да 29 кастрычніка 1976 г.);

II этап — па выніках зімовай сесіі (люты 1977 г.);

III этап — у гонар 107-й гадавіны з дні нараджэння У. І. Леніна (красавік 1977 г.);

IV этап — па вынікахвеснавай сесіі (май, чэрвень 1977 г.);

V этап — па выніках трэцяга, працоўнага семестра (верасень 1977 г.);

VI этап — да 60-годдзя Вялікага Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Вызначэнне пераможцы праўодзіцца па дасягненнях кожнага кантрольнага тыдня. Пераможцу спаборніцтва па рашэнню сходу групы будзе ўручана-перахо́дны мандат уста-ноўленага ЦК ЛКСМБ узору.

Камсамольскім біроў фальклетаў неабходна звязніцца асбільную ўвагу на голосацца спаборніцтва. Для гэлага на кожным фальклетце треба аформіць экраны спаборніцтва за права подпісу Рапарт, куды заносіць прозвішчы перамож-

цаў усіх этапаў. Ход спаборніцтва павінен знаходзіць широкае адлюстраванне ў насценным друку, у шматлікіх газетах «Гомельскі Універсітэт», у спецыяльных выпусках «маланак».

Пераможцы спаборніцтва будуть узнагароджвацца граматамі. Прозвішчы падпісціў спаборніцтва занесены ў книгу Працоўнай Славы «Малады гвардзей» Х пішчадзкім Цэнтральнага РК ЛКСМБ.

Пераможцы сацыялістычнага спаборніцтва за 1976 год будуть сфатографаваны ў Крамлі. Пераможцы спаборніцтва, падпісціў спаборніцтва на краісы «Аўрора».

Камітэт камсамола ГДУ цвёрда ўпэўнены ў тым, што камсамольцы нашага ўніверсітатаўноўленыя звязніцца ў спаборніцтва за працінтаў Рапарт Ленінскага камсамола ЦК КПСС да 60-годдзя Вялікага Каstryчніка.

Гэта спаборніцтва пасадзіць на чырвоную ступень на новую, больш якасную ступень усёй камсамольскай работы.

У ПАРТКОМЕ

На мінулым тыдні ў пятніцу адбылося чаргове пасяджэнне партынага камітэта ўніверсітата. Заслухана інформація сакратара падпісціў пірвіх партынага камітэта спаборніцтва за працінтаў Рапарт Ленінскага камсамола ЦК КПСС да 60-годдзя Вялікага Каstryчніка.

На парадку дні стаяла таксама пытанне аб работе галадзівай групі народнага кантролю.

Пра яе дзейнасць расказаў на-меснік старшыні галадзівой групі Л. А. Нікалаеў.

Партком заслухаў справа-здачу наамесніка сакратара камітэта ЛКСМБ У. В. Дзюбо аб выніках работы студэнцкіх будаўнічых атрадаў ўніверсітата мінулым летам і аб іх падрэгтоўцы да працоўнага семестра.

Пра ўсіх гэтых пытаннях пры-наты адпаведныя пастановы.

Сакратар парткома У. В. Дзюбо да інформаціі аб выніках работы студэнцкіх будаўнічых атрадаў ўніверсітата да 59-й гадавіны Вялікага Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

ЛЕКЦЫЯ ПРАФЕСАРА З МАСКВЫ

Учора ў актавай зале для супрацоўнікаў і студэнтаў ўніверсітата была наладжана лекцыя «XXV з'езд КПСС аб становішчы ў сацыялістичнай дзейнасці партыі». З ёй выступіў прафесар Інстытута міжнародных адносін Г. П. Задарожны. Вучоны з Масквы даў таксама грунтаваныя адказы на зададзенныя пытанні.



НА ЗДЫМКУ: студэнты пятага курса аддзялення арганізаціі механізаванай апрацоўкі эканамічнай інфармацыі Анатоль Сычоў і Мікалай Даўгіх. Пасляховую вучобу яны спалучают з выкананнем гаспадарчых дагаворных работ. Гэта дазваляе лепш авалодаць выбранай спецыяльнасцю.

ратары Э. Кабац, М. Кананович, А. Мінькоўскі, І. Сікірскі, А. Амльянович выказалі сардечную ўдзялініцца за працадаўленую магчымасць

зарубежных краінамі В. С. Смірнова, сакратары працінтаў Савета пісменнікаў БССР І. П. Шамякін і А. І. Вярціцкі.

Разам з польскай літаратуры на гутарцы прысутнічай генеральнай консул ПНР у Мінску Ю. Мруз.


13 каstryчніка Беларуское

таварыства дружбы і культуранай сувязі з зарубежными краінамі Савета пісменнікаў БССР наладзілі прыём у гонар удзельнікаў Дзён польскай літаратуры ў Беларусі, які прайшоў у брацкай, сардечнай атраде.

Беларускага таварыства

(БЕЛТА).

ДНЁМ—ПРАЦУЮЦЬ, ВЕЧАРАМ—ВУЧАЦЦА



НА ПРАКТИЦЫ

Больш чатырохсот студэнтаў выпускных курсаў гісторыка-філалагічнага, білагічнага факультэтў, факультэта фізічнага выхавання і аддзялення эканомікі працы эканамічнага факультета знаходзяцца цяпер на практицы, у ходзе якой замоўшоўца набытыя тэарэтычныя веды.

Будучыя філолагі, гісторыкі, білагічні спецыялісты фізічнай культуры праходзяць педпрактыку. Для яе выбраны лепшыя школы як горада, так і сельскай мясцовасці Гомельшчыны. Студэнты-еканомісты праходзяць вытворчую практику на буйнейшых прадпрыемствах Гомеля, Мінска, Віцебска, Магілёва, Бреста, Рэчыцы, Светлагорска. Група практикантаў выехала на Воліскі аўтамабільны завод.

НА ПАДРЫХТОЎЧНЫХ КУРСАХ

Вучыцца ў нашым універсітэце жадаюць многія юнаці і дзяўчата. Але каб стаць студэнтам, вядучай вышэйшай навучальнай установы беларускага Палесся, патрабуны трывалыя і глыбокія веды. У значнай ступені набытых іх можна на вочнаваучочных падрыйхтоўчых курсах для паступаючых у ГДУ.

Як і ў папярэдняі гады, такія курсы пры ўніверсітэце начапілі пракацаўцаў з 1-га кастрычніка. Тры разы ў тыдзень за парты садзіцца вучыцца больш пяцісот будучых аттурантў. Вопытныя вчылакі занаўцоўваюць іх веды па тых дысцыплінах, якія выносяцца на ўступіны экзамены выбранага факультэта.

KАМУНІСТЫЧНАЯ партыя і Савецкі ўрад праяўляюць вялікія клошты аб падрыйхтоўцы высокакваліфікованых спецыялістаў для народнай гаспадаркі. За гады дзесятак пяцігодкі іх атрад павінен павялічыцца на 9,6 мільёна чалавек, у тым ліку на 3,7 мільёна — з вышэйшай адукацыяй.

Для падрыйхтоўкі кадраў выкарыстоўваюцца ўсе даступныя формы. Разам са стацыянарнымі і завоічнымі дадзенымі развіціцца наўчанне. Другі год існуе вічэрніе аддзяленні ў нашым універсітэце. На пяці факультэтах вучыцца каля 380 чалавек. Вечарамі ў аудыторыях можна бачыць не толькі рабочую молодзь, але і людзей сталага ўзросту, з багатым практиктычным вопытам, алик з недастатковым узроўнем тэарэтычнай падрыйхтоўкі. Менавіта гэта і прывяло іх ва Універсітэт.

На гэтым тыдні мы пасікавілі-

ся, як ідзе вучоба ў тых, хто сумішчае яе з працай. Першое прыменяе ўражанне засталося ад таго, што наведванне занятаў у большасці груп дастаткова высокае, халяві для кожнага зразумела: сумішчаць працу з вучобай — справа нялёткая.

З дазволу выкладчыка заходзім у аудыторыю 5-5 галоўнага корпуса. Тут кандыдат фізікаматэматычных навук Ю. У. Ліхута вядзе курс па матэматычному аналізу з першакурснікамі фізічнага факультэта («гледзіце на здымках»). Студэнты ўважліва слухаюць яго тлумачэнні, імкнутца як мага лепш засвоіць гэтыя даволі складаны предмет.

У час перапынку мы кората пагулялі з Юр'ем Уладзіміровічам. Ен з задаволенасцю гаворыў пра студэнтаў-вічэрнікаў, адзначыў іх прылежасць і старапанасць.

Затым адбылося невялікае інтарв’ю са старостам гэтай группы

Юр'ем Пісъменнікам. Расказаўша крыху пра сябе, ён зазначыў, што вучыцца на вічэрнім аддзяленні ўніверсітэта супраўды цяжкавата. Іншы раз на фестывалі часу не хапае. І ёсць ж, калі да вучобы адносіцца сур’ённа, дым, на яго думку, вічэрнікам таксама можна мець высокую пасляхавасць. Стараста групы называў прозвішчы сваіх аднакурснікаў Ігара Карташова і Алены Рабіновіч, паказаўшымі прыклады старапанасці ў алюсінках да вучобы.

Многа цеплых слоў сказаў Ю. Пісъменнікай у адрас выкладчыкаў вічэрнія аддзяленні. І гэта не выпадкова. Ім дадзіўшы пракацаўца з вічэрнікамі значна больш, чым са студэнтамі дзесятага аддзялення, якія маюць лепшую падрыйхтоўку. Ніхто з іх не шкадуе часу і ведаў для таго, каб студэнты з вытворчасці таксама сталі добрыми спецыялістамі, мелі грунтуючу гэтастычную падрыйхтоўку. Асаблівую ўдзячнасць была выказана Ю. У. Ліхуту. Юр'ям Уладзіміровіч не толькі заклапочаны абы тым, каб кожную лекцыю пракаціцца даходліва, зразумела, але і стараецца прыкметы, хто і як са студэнтамі засвойвае праграммы матэрыялаў. Для слаба разабраўшыхся ў ім ён назначае кансультанты як паслугу плану, так і акрамя яго, не цурающи заставіць ў аудыторыі пасля лекцынага часу.

У той жа вечар мы вялі гутарку з намеснікам дзякана па вічэрніму аддзяленні гісторыка-філалагічнага факультэта Р. К. Літвінавым. Радзівіль Кірылавіч таксама выказаў задаволенасць студэнтамі-вічэрнікамі за іх старанасць, добрае чаведванне занятаў. Затым мы павільны аудыторыю з паслужылі лацінскай мовы для дзяржавнікаў-гісторыкіў. Надзежда Аляксандраўна, як і іншыя выкладчыкі, не выказала ні аднаго наракання ў адрасе студэнтаў вічэрнія аддзяленні.

Факт прыменя. Так трывае і далей!

Б. ВАЛДЗІН.

Фота А. Шчыгрова.

Кнігі наших сучонных

ЯК НАРАДЖАЛАСЯ «ПАЛЕСКАЯ ХРОНІКА»

Раманы народнага пісъменніка Беларусі Івана Мележа «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы», за якія аўтар быў удзяленаі Ленінскай прэміі, чытаюць многія. Аднак, напэўна, не ўсе ведаюць, якія вялікія праца стаць за кожнай старонкай гэтых раманоў. Былы прараб якраз і выпраўляе книга кандыдата філалагічных навук, старшага вікладчыка кафедры беларускай літаратуры нашага ўніверсітэта В. І. Смыкоўскай «Творчая канцепцыя пісъменніка» (Задума ў «Палескай хроніцы» І. Мележа).

Аўтар кнігі ўводзіць чытатчыка складаны свет мележаўскіх ідэй і вобразу, раскрывае перад ім скрыты творчай лабараторыі пісъменніка, вызначае важнейшыя кампаненты мас-такі структуры рамана і мастацкага мыслення І. Мележа. Калі да гэтага часу даследчыкі яго творчасці аналізавалі, як правила, канчатковы тэкст «хронікі», яе книжкую рэдакцыю, дык В. І. Смыкоўская прасочавае ўсёсільш пакутлівасць.

В. І. Смыкоўская. Творчая канцепцыя пісъменніка (Задума ў «Палескай хроніцы» І. Мележа), Мінск. Выдавецства БДУ імя У. І. Леніна, 1976.

«кнігу пра Палессе, пра маюцную зямлю».

Даследчыца, абаўпраючыся на шматлікіх выказваннях пісъменніка, назначае, што спачатку «палесская книга» была задумана аўтарам, як «вялікая лаканічнай аповесці аб пераўтварэнні прыроды Палесся» (тады ў лютайскім нумары газеты «Каласная праўда» за 1959 год быў надрукаваны ўрываў «Дадому», у анататыўнай яго каланічалася, што гэта — урывак з новага рамана І. Мележа «Час спадзіванняў»). І толькі пазней пісъменнік прыходзіць да думкі, што пачынаць трэба з самага пачатку, з моманту першых сацыялістычных пераўтварэнняў на Палесці.

Безумоўна, мастацкае ўвагленне такой задумы ўдзяліца І. Мележу не адразу. В. І. Смыкоўская паказвае на шматлікіх прыкладах, як працуе пісъменнік над планам «кнігі пра Палессе», як ён узбагачае праблематыку «Палескай хронікі», свядома пераводзяў яе з плана маральна-бытавай у план маральна-психалагічны, а потым сацыяльна-філасофскі. Супастаўляючы розныя варыянты сцэны «На грабе», яна назначае: «Мележ ідзе не па шляху карэнай ломкі раней напісанага, а імкнецца да па-

глыблення психалагічных характарыстык некаторых образаў, да выўления найбольш важных унутраных сузыяў паміж удзельнікамі будоўлі». Гэта ж можна сказаць і пра працу пісъменніка над іншымі сцэнамі, у кожнай з якіх І. Мележа пікаўца не столькі вынік, колкі сам працэс.

Аналізуе «Палесскую хроніку», даследчыца не толькі выдзяляе індывідуальныя рысы талені I. Мележа, а і спрабуе ўстанавіць нейкія агульныя законамернасці, уласцівы многім пісъменнікам-раманістам. І тут якраз дарэчы з'яўляецца парадынальны аналіз «хронікі» з трэлогіяй «На ростках» і пазней «Новая зямля». Я. Коласа, з раманамі К. Чарнага і апавяданнямі П. Галавача і М. Зарэцкага. Звяртае ўвагу яна і на тое, як I. Мележ вірчора ўнаследуе ў сваіх раманах лепшыя традыцыі М. Шолахава.

Увогуле, траба зазначыць, што манаграфія В. І. Смыкоўскай «Творчая канцепцыя пісъменніка» — рэч даволі цікавая. Толькі вось неправамерным дзялацца тое, што зноски на выкарыстаную літаратуру даюць не адразу, як гэта робіцца звычайнай, а ў канцы кнігі. Таму пастаянна дадаўваюць палец на апошніх старонках і раз-пораз заглядваць туды, шукаючы адпаведную спасылку.

А. ЗЭКАУ,
студент 5-га курса
гісторыка-філалагічнага
факультэта.

ПАСЛЯ КРЫТЫКІ

АБМЕРКАВАНА НА ПАРТБЮРО

У папярэднімnumary нашай газеты быў надрукаваны артыкул «Не пускаць на вецер слова», у якім ішла размова аб неідэалічнай падрыйхтоўцы інтэрната ўніверсітэта, і ў прыватнасці № 1, да работы ў асценне-зімовых умовах. Гэта пытанне стала прадметам абмеркавання на пасяджэнні партбюро АСК, якое адбылося ў минулую суботу. Былі заслушаны тлумачэнні камендантата інтэрната ў вучебных карпусах, інжынеры па капітальнай будаўніцтве А. С. Пападаўскага. Партбюро запатрабавала ад іх рагашчыных мер па хутчэйшаму замакненню вызначанай ад'ему рамонтных работ, для правядзення якіх вызначана дадатковая рабочая сіла з ліку студэнтаў.

СПАБОРНІЦТВУ— ГАЛОСНАСЦЬ

На рэспубліканскім зборы пісъменнікаў «Без дасведчанасці», змешчаны ў 27-м numary нашай газеты, даследчыкі выдзяляюць пісъменніка Сяргея Камітэта ЛКСМБ У. Дзюбо. Ён паведамляе, што крытыка ў адрасе камітэта камітэта, які не арганізуваў дзясленія сацыялістичнага спаборніцтва студэнцкіх груп на сельгаспрацах і не надаў им галоснасць, прызнала правильнай. Вырашана пасля вітрання студэнтаў з гаспадарак адразу ж разгрэзіць сацыялістичнага спаборніцтва, прызначанага рабочай сіле з ліку студэнтаў.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ ТРЭБА ВЫКОНВАЦЬ

Ва ўніверсітэце вялося шмат размоў аб радыёфікацыі вучэбных карпусаў і інтэрнатаў у мэтах арганізацыі регулярных агульнаўніверсітэцкіх радыёперацій. Аднак спраба з месца не рухалася. Але пасля таго, як у сацыялістичных абавязавальствах калектыву ГДУ, прынятых на 1976 год і апублікаваных у нашай газете за 14 лютага з'явіўся пункт: «Радыёфікацыя вучэбных карпусаў і інтэрнатаў», думалася, што становішча

зменіцца. Тым больш, што канкрэтна названы адвакацны за выкананне гэтай работы — АГЧ, і тэрмін яго заканчэння — да верасня гэтага года.

Мінүт верасень, прайшла падавіна каstryчніка і зусім не вячна, каб гаспадаркі клацапацілі абы тым, каб выкананы гэты пункт пакінуты ў памяшканічнага абавязавальства. Магчыма, яны забылі пра яго? Калі так, дык напамінем аб гэтым і спадаємся, што такая валакіта дойга больш не працагнеца.

VIII УНІВЕРСІЯДА ВЫХОДЗІЦЬ НА СТАРТ

Працяленне спартыўнага клуба, кафедра фізічнага выхавання, камітэт камсамола, прафком і мясцким прынятлі сумесную пастанову аб правядзенні VIII універсіяды. Яе мэта заключаецца ў масавым аздараўленні студэнтаў, аспірантаў, супрацоўнікаў ГДУ, далучэнні іх да рэгулярных заняткаў фізічнай культуры і спорту, у падрыхтоўцы і задачы нарматываў комплексу ГПА, павышэнні майстэрства спартсменаў.

Універсіяды бярэ старт 20-га кастрычніка і фінішует 15 ліпеня 1977 года. Пастаўлена задача пры яе пра-

вядзенні на ўсіх этапах разгарнуць шырокое спаборніцтва ў калектывах фізкультуры, спартыўных сенціях, сярод тэрэнеру і спартсменаў за дасягненне высокіх вынікаў не толькі ў разыўцы фізічнай культуры і спорту, але і ў працы, вучобе.

Дэканы і партыйныя бюро факультэтав павінны аказаць усімerne садзейнічанне саветам фізкультуры ў падрыхтоўцы і правядзенні як першага этапу ўніверсіяды, так і ў фінальных спаборніцтваў. Аслаблівая адказнасць у гэтай справе ўскладваецца на намеснікаў дэканаў па спорту і саветы

фізічнай культуры. Ім неабходна прыцягнуць да спаборніцтва асноўную масу студэнтаў і супрацоўнікаў, дабыца таго, каб кожны камсамолец стаў значкістам ГПА і спартсменам-разраднікам.

Створаны арганізацыйны камітэт па правядзенню VIII круглагодавой універсіяды. Яго ўзначальвае рэктар ГДУ, член-карэспандант АН БССР, прафесар Б. В. Бокуць. У саставе арганізаціі таксама ўваходзіць: прэрэктар па вучебнай работе, дацонт Д. А. Лявончанка, старшыня спортклуба В. І. Селіванаў, загадчык кафедры фізвыха-

ванія І. Д. Будзюхін, старшыня аблевасці СДСТ «Буравеснік» Б. А. Чабатароў (намеснік старшыні), дакторы факультетаў Б. М. Зайнцаў, І. П. Трандзускі, У. М. Старыкай, У. Ф. Фліпецоў, Т. І. Язлава, С. Ф. Аleshка, Ю. Ф. Хадакоўскі, прэрэктор па АГЧ В. І. Конухаў, нам. сакратара камітэта ЛКСМВ М. П. Старасенка, старшыня прафкома Н. І. Колтышава, А. С. Калугін, загадчык кафедры фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны, рэдактар шматтэражнай газеты «Гомельскі ўніверсітэт» У. П. Балога.

САСТАУ

ГАЛОЎНАЙ СУДЗЕЙСКАЙ КАЛЕГІІ VIII УНІВЕРСІЯДЫ

Галоўны суддзя — Кірзеў В. К., суддзя ўсесаюзной катэгорыі; намеснік галоўнага суддзя — Чабатароў Б. А., суддзя I катэгорыі; Рыбін А. К., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; Будзюхін Г. Д., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Закраўская Г. П., суддзя I катэгорыі.

БАСКЕТБОЛ. Галоўны суддзя — Арлоў В. П., суддзя I катэгорыі; галоўны сакратар — Марчанка В. З., суддзя I катэгорыі.

ВАЛЕІБОЛ. Галоўны суддзя — Макарэвіч В. В., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Буракоўская В. П., суддзя рэспубліканскай катэгорыі.

ГІМНАСТИКА СПАРТЫУНА. Галоўны суддзя — Архімай А. В., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Рыбакова Л. Ф., суддзя I катэгорыі.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТЫКА. Галоўны суддзя — Трафімовіч І. Р., суддзя рэспубліканскай катэгорыі.

ПЛАВАННЕ. Галоўны суддзя — Гіль Б. М., суддзя I катэгорыі; галоўны сакратар — Шыганоў Л. Б., суддзя I катэгорыі.

КРОС ЛЕГКААТЛЕТЫЧНЫ (асені). Галоўны суддзя — Савенка Л. М., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Чарапкоўскі Ф. У., суддзя I катэгорыі.

КРОС ЛЕГКААТЛЕТЫЧНЫ (веснавы). Галоўны суддзя — Грышакін А. Р., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар Каніхін М. В., суддзя I катэгорыі.

ФЕХТАВАННЕ. Галоўны суддзя — Лісоўскі В. В., суд-

дзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Элле Т. К., суддзя I катэгорыі.

ЛЫЖНЫ СПОРТ. Галоўны суддзя — Кільчукскі В. Е., суддзя рэспубліканскай катэгорыі; галоўны сакратар — Максіміченка В. У., суддзя I катэгорыі.

МНАГАБОРЭ КОМПЛЕКСА ГПА (зімовае). Галоўны суддзя — Сырадоў Ф. Я., суддзя I катэгорыі; галоўны сакратар — Марозава Л. А., суддзя I катэгорыі.

МНАГАБОРЭ КОМПЛЕКСА ГПА (летніе). Галоўны суддзя — Волкаў І. П., суддзя I катэгорыі; галоўны сакратар — Нарскі Г. І., суддзя I катэгорыі.

СТРАЛКОВЫ СПОРТ. Галоўны суддзя — Марозаў У. С., суддзя I катэгорыі; галоўны сакратар — Харытошкін В. А., суддзя I катэгорыі.

ШАХМАТЫ. Галоўны суддзя — Ажыгіна Г. М., суддзя I катэгорыі.

БАРАЦЬБА КЛАСІЧНАЯ. Галоўны суддзя — Дзегцяроў С. М., суддзя рэспубліканскай катэгорыі.

БАРАЦЬБА ВОЛЬНАЯ. Галоўны суддзя — Каляда В. А., суддзя I катэгорыі.

ЦЯЖКАЯ АТЛЕТЫКА. Галоўны суддзя — Кузянёк М. Р., суддзя рэспубліканскай катэгорыі.

БАРАЦЬБА САМБА. Галоўны суддзя — Каляка М. Л., суддзя рэспубліканскай катэгорыі.

Польскія літаратуры чытаючоў пазнамяць наступныя матэрыялы:

Ведзіна В. П. Сучасная польская проза. Кіев, 1971.

Гапала В. І. Зменілаў і спрадвечнае. Волыніялічнага даследавання беларускай і польскай «вясковай прозы». Мінск, «Навука і тэхніка», 1975.

Казльбярк І. М. Ступені росту. Беларуская літаратурнае канцынама XIX — пач. XX ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў. Мінск, «Навука і тэхніка», 1974.

Польскі рамантызм і ўсходнеславянская літаратура. М. «Наука», 1973.

Польска-рускія літаратурныя сувязі. М. «Наука», 1970.

Цыбенка Я. З. Польскі сацыяльны раман 40—70-х гг. XIX ст. М., МДУ, 1971.

У бібліятэцы ГДУ маеца даследаваніе кніг, якія прадстаўляюць польскую літаратуру. Многа выданніяў набытыя бібліятэкай у аргінале. Сядор іх:

Ажэшка Э. Выбранае. Мінск, 1975.

Анджеевскі Е. Попел і алмаз. Богдан Чэшка. Пакаление. — Тадэвуш Галуй. Дрэва дае плады. (Раманы). М., «Худ. літ-раз», 1975.

Міцкевіч А. Вершы. М. «Худ. літ-раз». 1974.

Ажэшка Э. Апошнія хаканне. Раман. М., «Худ. літ-раз», 1975.

Тувім Ю. Выбранае. М., «Худ. літ-раз». 1975.

Сучасныя польскія аповесці. У 2-х т. М., «Худ. літ-раз», 1974, 1 інш.

Азіёміца з літаратурай можна на абанементах і ў чытальнях залах бібліятэкі ўніверсітэта.

Я. ШАУЧЭНКА, галоўны бібліятэкар ГДУ.

БРАТНІ САЮЗ

(РЭКАМЕНДАЦЫІНЫ СПІС ЛІТАРАТУРЫ)

значае як Дзень адраджэння Польшча.

Буржуазная Польшча была аграрнай краінай. Цяпер народная Польшча мае высокаразвітую прымасловасць, будзе розныя станкі, тракторы, легкавыя і грузавыя аўтамабілі. Для народнай гаспадаркі Польшчи вялікім значэннем мае нафтапровад «Дружба», па якому яна атрымала савецкую нафту.

У любой бібліятэцы г. Гомеля можна знайсці кнігі ад сучасных становішчаў Польскай Народнай Рэспублікі, аб развіціі яе эканомікі, науки, культуры, літаратуры. Бібліятэка ГДУ ў сваіх фондах мае таксама разнастайныя матэрыялы аб Польшчы. Для агульнага азіямлення з сучаснай Польшчай бібліятэка ўніверсітэта прапаноўвае наступную літаратуру:

Герэк Э. Выбранны артыкулы і прамовы. М., Палітвыдавецтва, 1975, 280 с.

Добры дзень, Варшава! (Зборнік нарысы, артыкулы, інтар'ю). М., «Московскі рабочы», 1975, 165 с.

Косіцкай П. К. Польская Народная Рэспубліка: 30 гадоў па шляху сацыялізму. М., «Знанніе», 1974, 63 с.

Максакоўскі В. П. Польшча. Краінадавчыя нарысы. М., «Прошэс», 1969, 207 с.

Арганізацыя сацыялістичнага грамадства ў Польшчы. М., «Прогрэс», 1975, 352 с.

Польская Народная Рэспублі-

ка Адк. рэд. Косіцкай П. К. і інш. М., «Наука», 1974, 207 с.

Яніскі А. А. Народная Польшча. Мінск, «Беларусь», 1969, 104 с.

Валеўская В. І. Некаторыя формы сацыялістичнага спаборніцтва, ў ПНР. — «Рабочы клас і современны мир», 1975, № 2, с. 100—103.

Кавалеўскі Ю. Польша ў міжнародным прымасловым спраўоўцве. — «Вопросы экономики», 1976, № 3, с. 123—132.

Макараніч Я. Стальсі. (Аб сацыялістичным развіціі Польскай Народнай Рэспублікі) — «Октябрь», 1974, № 7, с. 181—193.

Альшоўскі С. Народная Польшча ў барацьбе за мір і бяспеку. (Артыкул міністра замежных спраў ПНР) — «Міжнародныя жыцці», 1974, № 8, с. 16—26.

Пасерб Бр. Значэнне разгрому фашызму Савецкай Арміі для будаўніцтва сацыялізму ў Польшчы. Навуковыя даклады вышэйшай школы. «Научны комунізм», 1975, № 2, с. 85—91.

Вялікую каштоўнасць маюць таксама працы, прысвечаныя Польшчы, якія належалі Л. Федэрэнку, І. Шладаруку, І. С. Яжвароўскам.

Польшча — краіна высокай культуры. Яна дала свету вялікіх лідераў: астронома М. Каўнеріка, кампазітара Ф. Шапену, мастака Я. Мацеіку, фізіка М. Склядоўскага-Кюры. З развіціем

біць адзінаццатыметровая ўдады. Завадская футбалістка акончыла больш дакладнымі.

Для выяўлення пераможкі прыза абласці газеты засталася правесці яшчэ дзве сустэречы.



З кожным годам прыгода Гомель. За апошні час у гэдзе ўзвядзена шмат дзесяці вярховых дамоў палепшана планіроўкі. Адзін з такіх дынамікі вы бачыце на гэтой здымку.

Фота А. Штыгрова

ПАВЕДАМЛЕННІ

Прафком універсітэта працуе студэнтам набыць абавязанне на цыкл лекцый «Кіев маствацтва нашых дзён». Праводзіць у сезоне 1976-77 г бію прапаганды савецкага кінематографа (беларускі аздымленне). Лекцыі будуть прыходзіць у нядзелю, у Палац культуры бытавога абслуговывання насельніцтва. Начатак 12 гадзін. Кошт абавязкі 2 руб. 80 кап.

ПРАГРАМА:

1-е паўгодзе:
Кастрычнік

1. Родзым аб герое. Творчы сустэреч з акцёрамі кіно.
2. Сучасніць і духоўны све-
кінагера.

Лістапад

1. Кінематограф аб духоўным крызісе буржуазнага гра-
мадства.
2. Майстры савецкай кінакамедыі (творчы партрэт Леаніда Кураўлёва).

Снежань

1. Беларускі кінематограф се-
сіння.
2. Музыка і песня ў фільмах Студзен

1. Проблемы акцёрскага ма-
стацтва. Творчы сустэреч з ак-
цёрамі кіно.
2. На кінастудыі сябровы. Ста-
ронкі гісторыі беларускага кіно

П-е паўгодзе:

Люты

1. Творчыя пошуки майстров
кіно азіясавых рэспублік.
2. Ніяма маленкіх ролей.
Акцёры — майстры кінаэпі-
ду. Творчыя сустэреч з акцёрамі кіно.

Сакавік

1. Эстэтычныя патэнцыялі ка-
роткаметражнага фільма.
2. Акцёры запрошаны на ро-
лю. Творчыя сустэреч з акцёрамі кіно.

Красавік

1. Кіно як сродак маральнага адукацыйнага.

Кінематограф расказвае аб хаканні.

2. Чалавек эпохі: навукова-
тэхнічныя рэвалюцыі і кінамас-
тва.

Май

1. Документальнасць і пра-
дачы маствацтва. Актуальная пра-
блема кінаэрэжысёры.

2. Гумар, сатыра, пародыя,
фарс — на экране.

Факультэт грамадскіх пра-
фесій аўгустыне дадатковыя наборы
у школу маладых лектараў. У
школе працују наступныя секты:

грамадска-лінейскі этикі,
марксісцка-лінейскі этикі,
міжнародных адносін, навуко-
вага атэзіму, эканамічнай.

Першыя занікі праводзяцца
21 кастрычніка з 14 да 15 гадзін
у вучбовым корпусе № 1,
ауд. 2—6 (кабінет палітычнай
еканомікі).

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

ФУТБОЛ У БАРАЦЬБЕ ЗА ПРЫЗ

Каманды больш 20 вытвор-
чых калектываў фізкультуры 1

навучальных установ «горада змагаліся сёлета ў традыцый-
ным асеннім турніры па фут-
болу на прызы газеты «Гомель-
ская прафда». За ганаровы тра-
фея вялікі барацьбу 1 футбалісты
нашага ўніверсітэта. На жаль,